

12
2018

РОДНАЯ ПРИРОДА

Родная природа
Грамадска-палітычны,
навукова-папулярны
экалагічны часопіс
№12, снежань, 2018

Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах

Заснавальнік

Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь

Галоўны рэдактар

Вольга Уладзіміраўна Прляук

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны і паштовы адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
e-mail: info@vziazda.by

Тэлефоны:

прыёмная — (017) 287-19-19
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
аддзел рэкламы — (017) 287-17-79
аддзел падпіскі — (017) 337-44-04
Для пісем: pryroda@vziazda.by

Падпісныя індэксy:

74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Выдавец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”

Дырэктар — галоўны рэдактар
Павел Якаўлевіч Сухарукаў

Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:

А.В. Папоў, А.К. Асіпенка

Стыльрэдактар:

І.Б. Хвалей

Падпісана да друку

17.12.2018

Фармат 60x84 1/8

Папера мелававая

Друк афсетны. Ум. друк. арк. 7,44

Улік.-выд. арк. 10,41

Тыраж 1285 экз.

Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61,
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Пры выкарыстанні матэрыялаў
спасылка на часопіс

“Родная прырода” абавязковая.

Рукапісы не рэцэнзуюцца

і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім

меркаванні адбірае і публікуе

адрасаваныя ёй пісьмы.

Адказнасць за змест рэкламных

публікацый і модуляў нясуць


рэкламадаўцы.

6+

© Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь, 2018



Фота Валерыя КАВАЛЁНКА



- 2 человеческий фактор
Соль земли
- 6 итоги года
Минприроды: за порядок
на земле
- 8 глобальный вопрос
Цели во благо планеты
- 10 на страже природы
“Нашему водному досье
по-доброму завидуют”
- 14 метеоклуб
Синоптики всех стран
объединились
- 18 история и природа
От ледника до инвазий
- 20 балючая тэма
Бязмоўныя,
але не бяспраўныя
- 22 экология души
Современный человек —
это потребитель
- 41 живая сімволіка
“Плавала вутачка па вадзе,
у яе пер’яйка ў залаце”
- 45 роднікі родного края
Источник серебряной воды
- 46 “зорны” выхаванец
“Руды кот прыносіць
у сям’ю шчасце”
- 50 рыбак — рыбаку
На лед — без насадок
- 52 природа малой родины
Экология любит креативных